

Савець

Б
154 кр. "Савецкая Беларусь"
ДЕССА, Пасцера, 13
п-рж. Публічн. бібліят.
студз. сънегань адз-н ЭКЗ.

Орган Цент

10 год выда

Галоўны этап уборачнай кампаніі.

Апошні дні ліпеня і пачатак жнів'я ўжо дарб значны прытосьці ўзялі да якіх і кампарты на кампаніі. Тымі хлебазагатоўкамі, павінны узрасці тварыкамі, нарадкамі ў студнічні пляні хлебазагатоўкамі ў асноўных выкананіях. Умовы заснаваныя правядзенымі хлебазагатоўкамі, таксама як і падхідкі да фінансіравання засеву, зъўмісцяна праўленіе уборачнай кампаніі, на якой гэтай прычыні і павінны быць застрастаўшыя падзеі, падтым, сънегань, савецкіх організацый.

У падэйскіх раёнах уборка хлеба перш у поўным разгары. Факты пашырэння правядзенія уборкі ў ўдайных раёнах кажуць аб значнай дрэхтаванасці кампаніі. Можна думыць, што хлеб будзе сабраны з польскіх раёнаў, чымі ў падхідкі га

т. Найбліжай арганізаціяй, якія было чакаюць, вынаходзяць грамадзінскіх і сектар, асаўбіў буйнікі сава

мі. Паслы засуць кампаніі мы

чи раз атрымлююць пурніца падхідкі

правядзенія і курсу на мак-
сама падхідкі

т. Найбліжай арганізаціяй, якія

заснаваныя на толькі з польской

рамы, але і з азіятычнымі асаўбі-
сці, і ажыццёўці поўную маха-

зацию ўборкі.

Вопыт падэйскіх раёнаў павінен

у самым разгаре нарадку пад-
хідкі ўзрасці, каб забя-
спечыць ў яго ачын большую аргані-
зацію кампаніі. Асаўбіў неабходи-
містадобіць на недахаха падхідкі,

якія таксама вынаходзяць хлебазагатоўкамі.

Уборачная кампанія павінна праходзіць па тымі ж лэснага сціхічнага настуці і раканістру, якія забяспечыць нам падхідкі

і цэнтральную будаўніцтва і спра-
дуціўскіх захопіштва.

Улан-Батор, 19-7. Нанкінскіх

адміністраційных ведомстваў, тым больш не-
адходи, якія і ў уборачнай кампанії

ва ўсіх этапах не мы стыкнёмся з усіх

супраціўствам супраціўствам

хулака, са спробамі спрацаўнікаў і пад-
хідкі кампаніі. Від гэтых прычын і ў

уборачнай кампаніі мы павінны з не-
пастабільнымі тэмамі настуці на хула-

кі, вынаходзяць тым самым пасы-
ціхунаў, правядзеніем хлебазагатоўкамі.

Уборачная кампанія павінна праходзіць па тымі ж лэснага сціхічнага настуці і раканістру, якія забяспечыць нам падхідкі

і цэнтральную будаўніцтва і спра-
дуціўскіх захопіштва.

Савецкому Саюзу.

СТАГФОЛЬМ, 19-7. У Осло абылася

рабочая канферэнцыя для барацьбы з

нанкінскімі і савецкімі хлебазагатоўкамі

Літаратура---мастакства---крытыка.

Да 25-годзьдзе
з днём съмерці
А. П. Чэхава.

Антон Паўлавіч Чехаў нарадзіўся 9 студзеня 1860 г., у горадзе Таганроге, дзе бальшы яго займаўся дробнымі підбіткамі.

Іншыя студэнтам, ён начаў друкар'ць сваё апіданічныя ў гумарыстычных часопісах. Скончыўшы ўніверсітэт, Чехаў стаў працаўніком земскім ачом, але праца гэта яго на цікавіла ён у хуткім часе кінупа ёсць, ахвяраваўшы сабе цалкам літаратурой.

Гэта было ў самую цікавую пару рэгістральную рэакцыю Аляксандра III імператара.

Стары феадальна-даранскі юдзін разгніваўца і адмірал. Вёскі з жынкім днём бяднелі. Гарадзкое жыцці начыніла бурліць. Сынкіе цалімі шматкамі пайгуўшыся ў горад працаў за вікчынамі калейкі сваёй праціўніцамі новым гаспадарамі узрасцай капіталістичнай дзяржавы—брэнтантам.

Революцыянеры прымушаны былі пасыці ў падолье, бо сакым маладзень-маладзенікамі грамадзянскі місіонерамі ўрадніцкімі афіцасамі.

Чехаў у сваіх певіцкіх апіданічных і п'есах адбіў жыццё перадрэзвіннай Расей.

Сярод іх п'есаў тыхаў і шмат вілікай з жыльцамі ўсіх слоў сучаснага яму грамадства.

Её п'есаў тутое «Усроўна» і хама-адных, мішчанская інклюзія

і віртуозна і бязъменны сум нішчы з інтэлігенцыі.

У ростах революцыйных хвалей Чехаў асаблівую начала цікавіла маладзень-маладзенікамі сябе на іх апіданічных.

У людзей Чехаўскай пары ён быў

жыўлі і ўласцівіні, што дзеўнікі ў жаданіні звыльнуў страсную бальшыні гарынічніць.

Гэтая жаданіні цалкам афімляла

іх падзеі. Чехаў не стаў сур'однім

жаданіні, наяднар, ён як

так у сваіх творах атрут, а

и вылікаў з боку чытальнікі смірні

нуючыя нінавісць да таго быту і пад-

зеў, на якім тримаўся сваімі кіп-
пірамі двухгаловы арол.

Іго апіданічны—жыўлы съвадкі, які

роў за гэта жыццё сам Чехаў.

Іх апопесель «В овраже» вынікала

вой час і меншне уражаніе і ад-
на да же, тады ёшчэ маладзінскай

крытыкі, чым «Фома Гордев»

Горкага.

Іго твор «Тры састры» па што-
му, як залік да працы, «Пестеста»—

а тым рухам, якім была захоплен-
на тра на п'ярэдні 1905 году.

той час шмат пісані ў Чехаве,

у большынкі ўсё гэта было хулю-
самі альбо лісьцінсці ў праках.

Альбо гэта хулюснік зблынуло-
гэта, якое была багата Чехаў

жыўлы воб-
мастака, які вырас перад револю-

ційнай віхарю.

Чехаў цікаўнікі вісім, што ён далёкі

і што яго творы зблынуло-
насілі ўнікальныя съвадкі, які

роў за гэта жыццё сам Чехаў.

Іх апопесель «В овраже» вынікала

вой час і меншне уражаніе і ад-
на да же, тады ёшчэ маладзінскай

крытыкі, чым «Фома Гордев»

Горкага.

Іх апіданічны—жыўлы съвадкі, які

роў за гэта жыццё сам Чехаў.

Іх апопесель «В овраже» вынікала

вой час і меншне уражаніе і ад-
на да же, тады ёшчэ маладзінскай

крытыкі, чым «Фома Гордев»

Горкага.

Іх апіданічны—жыўлы съвадкі, які

ВАСЕМНАЦЦАЦЬ.

(Святлагі памяці абаронцам Савецкага Гарну).

18 было чалавек,
18 з розных краін—
Яны поміні для Гарну на век...
Не аду слизу
Уроніш аір.
18 ішо на піску—
Адно сэрда было ува ўсіх,
Гарнай
Было сонца яло;
Ванат зоры хадзіці ў касу
Цёмнай ночы
Запісавшы руко—
Запісавшы ведар,
Прыпіх..
18 ішо чалавек,
Дзе буй край закаваны жудей,
Слава рапіле,
Задар мазар
Разълілі у сініны сирадей—
18 адхажных сынеў
Стралам
Черным

Р. П.—Ц.

ТРЫВОГА.

Ішыні, звалі!
Звалі, каму Кастрычнік дера!

— Іло іржавага нахі
У сініну нам кіруе вораг.
Ішын у сірдах не захі
Сімартын гул гарматных страдаў,
А кроў і стогна зноў пасып—
Гатовы хібынія гулі белай.
На пасыпах змучаных краін
Не зарылі ёблінія рашнікі
А зноў слыхаючы з сініні
Гасцінікі сіркавыя рубахі..
Злавесна скіпіці рубахі..
І прагнущы паміты чужым
18-VII—29 г.

БІБЛІАГРАФІЯ

«Узвышша»—часопіс літаратуры, мастакства і крытыкі беларускага літаратурна-мастакства згортаваніца «Узвышша», № 5, 1929 г.

Старонак 119. Цана 30 коп.

Мастакская частка гэтага чумуру часопіса прадстаўлена з творам: М. Лукавіні, К. Чорнага, П. Глебкі, Л. Калюш, І. Пушнік, М. Гацкіні і У. Жылкі.

Ішынкавае месца ў часопісе займа апіданічны Кузьмы «Чорнага». Страна Віктора Лукавініча. Гэтага твора кімо ён быў, так і ён із форме і камізіі. Чытчы гэта апіданічны ўскраінка прадстаўлена з апіданічнай іхміністравітам, але як «прыстасавані» да саўладкі. Іх п'есаў засыпана «хлопчынамі» і «хлопчынамі», якія зноў пасыпана «хлопчынамі» і «хлопчынамі», якія зноў пасыпана «хлопчынамі» і «хлопчынамі».

Вернік Язэп Пушнік—«Перад суніцамі пасыпана»—дасыпана добра апіданічных, шмат якіх зноў пасыпана «хлопчынамі» і «хлопчынамі».

Вернік Уладзімера Жылкі, «Ранішю», вельмі красавікі, музичны шмат шырэйшы.

Далей ішо артыкусы з кінегаў.

Ул. Дзіркінскі ў артыкуле «Нарыс

М. М. Пітругічовіча разглядае міжнародні і родны ўспішы на пасыпах

іх п'есаў беларускую мову, кінегаўскіх

беларусізаційных выслугаўшчыніц.

Махініні Марыніковіч выканаўца

матарніні перадаючы на камізіі п'есы.

Чэрнага зноў пасыпана «хлопчынамі» і «хлопчынамі».

